

**План работы бібліятэк
Дзяржаўнай установы культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” на верасень 2019 г.**

“Кнігі будуць МАСТЫ” – пляцоўка (да Дня беларускага пісьменства, г. Слонім), 01.09.2019:

- “Мая любая Радзіма, мая Мастоўская зямля” (да Года малой радзімы) – кніжная выстава,
- “Раім прачытаць беларускія кнігі” – “кніжная” яблынька,
- “Вершы ў падарунак” – акцыя,
- “Літаратурны растамер “Метр з кніжкай” – гульня,
- “Почитаем, поиграем – время с пользой проведем!” – дзіцячая гульнёвая пляцоўка

Мастоўская раённая бібліятэка

- “У спадчыну – доброе, роднае слова” (да Дня беларускага пісьменства) – пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні, 02.09
- “Духоўны скарб народа” (да Дня беларускага пісьменства) – кніжная выстава, 02.09
- “Нам – 75!” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – перасоўны экспрэс-маршрут (в. Котчына і Малыя Азёркі), 12.09
- “Бібліотека вечна, безгранічна і бесконечна” – Дзень бібліятэк, 13.09
- “Цяпло роднай зямлі” (да Года малой радзімы, раённы бібліятэчны праект “Здесь мы живем и край нам этот дорог”) – электронная прэзентацыя, 19.09
- “От безответственности до преступления один шаг” – дзень інфармацыі, 24.09
- “Возраст мудрости, тепла и доброты” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – кніжная выстава, 27.09

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Да вытокаў першапісьменства” (да Дня беларускага пісьменства) – свята ведаў, пісьменства і кнігі, 02.09
- “Книжные острова” – літаратурнае асарці, 13.09
- “Самые важные правила” – урок бяспекі, 17.09
- “От улыбки хмурый день светлей ” (работа з дзецьмі-інвалідамі) – эстафета добрых спраў, 18.09
- “Экономить на чём и каким образом” – гадзіна дзелавой рэкламы, 25.09

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка”

- “Францыск Скарына са слаўнага горада Полацка” (да Дня беларускага пісьменства) – пазнавальная гадзіна, 01.09
- “Маленькім сябрам” (да 95-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка А.Вольскага, аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – бібліядэсант, 04.09

- “Детям о дружбе” – гутарка, 12.09
- “Книжное царство – премудрое государство” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – экспрэс-падарожжа 18.09
- “М.Ю.Лермонтов: жизнь и судьба” (да 205-годдзя з дня нараджэння) – літаратурная гадзіна, 27.09

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”

- “Літаратура старажытнай Беларусі” (да Дня беларускага пісьменства) – пазнавальная гадзіна, 01.09
- “Любі і ведай свой край” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакомяцца с тобой”) – абмеркаванне кнігі А.Сазанчука “Там, где Неман рвёт берега”, 04.09
- “Ты прыйшоў у бібліятэку” – экскурсія, 08.09
- “З.Бядуля “На каляды к сыну” – гучнае чытанне, 15.09
- “Прывязджайце да бабуляў, пакуль гарыць у іх вокнах свет” – вячоркі, 22.09

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай культуры”

- “С книгой на века” (да Дня беларускага пісьменства) – інфармацыйная гадзіна, 01.09
- “Ад першадрукара Скарыны да сучаснай беларускай кнігі” (да Дня беларускага пісьменства, аматарскае аб’яднанне “Крынічка”) – гадзіна гісторыі, 04.09
- “Літаратурны свет бібліятэк” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 13.09
- “Гэта мой горад” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – музычна-літаратурны вечар, 20.09

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Духовных книг божественная мудрость” (да Дня беларускага пісьменства) – інфарміна, 02.09
- “Библиотека – территория без границ” – конкурс, 14.09
- “Как питаешься, так и улыбаешься” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) – пасяджэнне, 21.09
- “Не стареть – это искусство ” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 30.09

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Да 70-годдзя з дня нараджэння Ірыны Данік” – інфарміна, 15.09
- “Вандроўка па Гродзеншчыне” (да Дня беларускага пісьменства, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – віртуальнае падарожжа, 20.09

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Славутая дачка зямлі беларускай” (да Дня беларускага пісьменства) – вусны часопіс, 02.09
- “Гродненщина: время действий и преобразований” (да Года малой радзімы, 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – інфармацыйная гадзіна, 19.09
- “Мае багацце ўсе ў слове” (да 70-годдзя з дня нараджэння Ірыны Данік, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 21.09
- “Закон і ты” – прававая гульня, 25.09

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Зямля, якой і ты часцінка” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакомяцца с тобой”) – краязнаўчы ўрок, 19.09
- “В судьбе малой родины – моя судьба” (раённая бібліятэчная акцыя “Формула поспеху”) – вечар-партрэт, 26.09
- “Хлеб – всему голова” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – свята, 29.09

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Путешествие к истокам книгопечатания” (да Дня беларускага пісьменства) – віктарына, 05.09
- “Пристрастия уносящие жизнь” – шок-урок, 12.09
- “Книжкина страна” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – бібліякафэ, 21.09
- “Таямнічыя ключы памяці” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – гістарычны экскурс, 27.09

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Францыск Скарына са слаўнага горада Полацка” – інфармацыйная гадзіна (Да Дня беларускага пісьменства), 01.09
- “Православная аптека” – урок духоўнасці, 07.09
- “За природу в ответе и взрослые и дети” (аматарскае аб’яднанне “Верасок”) – пазнавальная гульня, 20.09
- “Здравствуй, Осень! В гости просим” – свята, 21.09
- “Падарожжа ў Гародню” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – вандроўка, 22.09
- “Люди пожилые – сердцем молодые” (конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – вечар-сустрэча, 27.09

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Асветнікі зямлі беларускай” – пазнавальная гадзіна, 06.09
- “Калі хочаш ведаць край, да нас у госці прыезджай” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – гадзіна фальклору, 11.09
- “Да добра – праз кнігу” – урок дабрыні, 15.09

- “Памятаем славутих землякоў” (да 125-годдзя Майсея Яфімавіча Маршака, вучонага-фізіёлага, ураджэнца в.Пескі Мастоўскага раёна) – гадзіна памяці, 19.09

- “Па старонках Чырвонай кнігі Мастоўшчыны” – экалага-краязнаўчая гульня, 20.09

- “Малая радзіма – вялікая гісторыя” (конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”, аматарскае аб’яднанне “Общение”) – краязнаўчая гадзіна, 27.09

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”

- “Слова Скарыны” (да Дня беларускага пісьменства) – гістарычная гадзіна, 01.09

- “Путешествие в Экоцарство – природное государство” – экалагічная гульня, 06.09

- “Гадоў пражытых чарада” (аматарскае аб’яднанне “Карані”) – урок духоўнасці, 18.09

- “Гродненщина на пути созидания и развития” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – падарожжа па Прынямонні, 20.09

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Разноцветная земля Беларусь” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – экалагічная вандроўка, 01.09

- “Зямля бацькоў – твая зямля (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакоимся с тобой”) – літаратурны калейдаскоп, 08.09

- “Чароўныя гукі, роднай мовы” (да Дня беларускага пісьменства) – пазнавальная гадзіна, 08.09

- “Дакрануцца да гісторыі” (да Дня беларускага пісьменства) – краязнаўчае падарожжа, 22.09

- “Здравствуй, Осень! В гости просим” – віктарына, 29.09

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Слаўны сын зямлі беларускай. С.Полацкі” (да Дня беларускага пісьменства) – урок гісторыі, 07.09

- “Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья” – гульня-віктарына, 14.09

- “Народныя лекі з бабулінай аптэкі” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – гадзіна карысных парад, 18.09

- “Край мой – гонар мой” (да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – краязнаўчая гадзіна, 21.09

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Путешествие на остров книголюбов” – літаратурная гульня, 13.09

- “Жизнь в радости до глубокой старости” (конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – вечар-сустрэча, 20.09

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Скарбы Панямоння” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”, да 75-годдзя з дня ўтварэння Гродзенскай вобласці) – агляд адной кнігі, 08.09
- “Правільныя паводзіны на двары: восень” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – экахвіліна, 11.09
- “Проста скажы НЕ!” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – інфармацыйная гадзіна, 18.09
- “Года текут как строки в книге” (конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – чайныя пасяджэнні, 27.09

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах